

Творны парапанння як моўна-выяўленчы сродак у паэзіі Васіля Віткі

В. Я. БАРЫСЕНКА

Самая распаўсюджаная форма выражэння сярод бяззлучнікаўых парапанальных канструкцый – творны склон. Праз дзеянне аднаго прадмета харктарызуеца дзеянне другога, у даны момант парапаннне болей яму ўласцівае. Такія канструкцыі нагадваюць парапанальныя звароты, якія ўдакладняюць якасць дзеяння [1, с. 178].

У творах Васіля Віткі творны парапанння выражаеца адным назоўнікам, а каб надаць большую выразнасць радкам, паэт надзяляе назоўнік паяснёным словам: *Аганёк вавёркай скача па галінцы: хрусь ды хрусь* [2, с. 215]; *Пісаць пра бяду не хочацца, а тэма грукае ў цемя, у чарапной каробцы варочаеца неўтаймаванаю, злою прарочыцай* [3, с. 167].

Творны парапанння выконвае ў сказе ролю акалічнасці, і гэтым ён сінанімічны вобразнаму парапанальному звароту, што можа пацвердзіць трансфармацыя творнага парапанння ў парапанальны зварот: *Туманом малачаевым* без трывогі адчайнае незабыўная, ціхаяnoch *да-гарыць*, дагараць і каstry [3, с. 15]; *Пеўневым барвовым грабянцом* запалаў лясок на даляг-лядзе [4, с. 185]. Сказы, дзе парапанні, выражаныя творным склонам назоўніка (*туманом малачаевым і пеўневым барвовым грабянцом*), лёгка перабудоўваюцца ў парапанальныя звароты – як *туманом малачаевым і нібы пеўневым барвовым грабянцом*, а каб паказаць прыга-жосць вечаровага змяркання і восені пісьменнік ужывае разам з парапаннямі эпітэты (*малачаевы, пеўневы, барвовы*).

У Васіля Віткі лексіка творнага парапанння прадстаўлена назоўнікамі з канкрэтным значэннем *водгалас, казка, баразна, рэха, ластаўка, модніца і інш.* Прыйгадаем некалькі прыкладаў: *Паварочвалася шустра модніцу перад люстрам і яшчэ адна красуня – еўрапей-ская казуля* [5, с. 93]; *I ластаўкай ляціць* услед сэрца юнака прынесці ў адказ цяпло тваёй ус-мешкі [3, с. 65]; *Рэхам коціца песня па азёрнай Літве і за стол наш пачэсны сябрыну ўсю за-ве* [6, с. 138]; Разам з вясною *свежай баразною* ў сум і ў дождж *iдзе басанож, падкасаўшы штаны, кашуля – наросхліст* [7, с. 8]; З-пад шыбеніцы царскай звяртаюся да вас: *няхай жах-лівай казкай запомніца наш час* [2, с. 237]; *Звініць вечаровым водгаласам* вёска [4, с. 185].

Самастойнае значэнне вобразаў у канструкцыях, дзе ўжыты творны склон назоўніка, паміж парапанымі прадметамі страчваеца, але застаеца сэнсавая сувязь, якая пераводзіць назоўнікі ў катэгорыю прыслоўя. Гэты працэс, як сведчаць прыклады, не актыўны ў творчас-ці Васіля Віткі. Назоўнікі ў такіх канструкцыях часта ўжыты з азначэннямі, а гэта даказвае, што ў сказах не прыслоўі, а назоўнікі: *Шырока хвалі паплылі зялёнымі вянкамі* [4, с. 125]; *Барвіночку, любы цвеце вечна юнай Украіны, праз усё жыццё мне свеціш самым чыстым ус-памінам* [4, с. 193].

Між тым, існуе меркаванне сярод навукоўцаў аб тым, што творны парапанння непра-дуктыўная канструкцыя, страчваеца і замяняеца ў мове мастацкіх твораў парапанальным зваротам. Так, К. І. Ходава ў сваіх даследаваннях прыйшла да высновы, што творны парапанння выцясніеца парапанальным зваротам не толькі ў рускай, але і ў іншых славянскіх мовах [8, с. 181–192], Чуіч Л. А. таксама лічыць, што парапанальны зварот ужываеца часцей, але граматычныя функцыі творнага парапанння лічыць ужывальны і распаўсюджанай формай выражэння парапанння [9, с. 77].

Аднак Рабкевіч В. І. даказаў на прыкладах з твораў мастацкай літаратуры, што “*ў беларускай літаратуре творны парапанння – вельмі пашыраная з’ява*” [10, с. 46, с. 143].

У Васіля Віткі кожны творны парапанння “*метафарычны, і ён можа быць сінанімічны не з усімі тыпамі парапанальных зваротаў, а толькі з вобразнымі, а таксама з метафарычнымі*”

[10, с. 48]. Гэта даказваюць прыклады, дзе творны парадуннія харкторызуе дадатковае дзеянне прадмета, як і вобразны парадунальны зварот: І стала так лёгка, і песня празрыстай сярэбранай флейтай зайшлася ў пералівах, у шырокі простор паплыла, што людзі спыняліся, слухалі, у чыстае неба глядзелі: “Жаваранак! Жаваранак! Вястун вясны прыляцеў!” [7, с. 10]; Вырас сынок, палюбіў свою песню, да сонца падняўся жаўранкам веснім [2, с. 229]; Срэбнаю пацеркай на нітцы затрымцеў і песняю разліўся ў альховым кусце салавей [5, с. 49]; Цымее край зямлі і ледзь трымціць, тонкаю, агністую палоскай, і, наструненая ўся, звініць вечаровым водгаласам вёска [4, с. 185].

Апошні прыклад паказвае, як паэт адзін сказ напоўніў парадуннімі, выражанымі творнымі склонамі назоўніка, што дало магчымасць стварыць дакладны вобраз вечаровага змяркання: *край зямлі, як палоска; і вёска, як водгалас*. Гэты прыём двайнога ўжывання яшчэ не раз будзе ім выкарыстаны, каб пашырыць межы лексічных адзінак парадуннія. Такое пашырэнне лексічнага матэрыялу сярод моўных сродкаў вобразнасці паказвае на эфектыўнасць творнага парадуннія і на яго шырокія спалучальныя магчымасці.

Лагічна творны парадуннія звязваецца з эпітэтамі і метафарамі, а гэта дапамагае раскрыццю думак і перажыванняў, акрэсленню пейзажных замалёвак, стварэнню станоўчых або адмоўных герояў: *Звязала рушиком рака, тугім вузлом злучыла з лесавіком палевіка і дружбе навучыла* [7, с. 38] – творны парадуннія ўжытыя двойчы (звязала рушиком і вузлом злучыла), дадаткова пісьменнік ужывае метафору (*рака навучыла дружбе*), і эпітэт (*тугі*) вузел. Усе гэтыя тропы, ужытыя разам, ствараюць адзіны малюнак жыцця людзей.

Або: А ўвосень *свежаю разорай* пройдзе тут салдат па-гаспадарску ўпэйнена, як ён хадзіў за плугам цяжкае вайны трэй гады [7, с. 56] – творны парадуннія (*пройдзе свежаю разорай*) спалучыў паэт з метафарычным выразам (*плуг вайны*), а кожны троп дадаткова ўдакладнены эпітэтам (*свежая разора, цяжкі плуг вайны*), а ў выніку адзіная карціна пасляваенага жыцця ў беларускай вёсцы. Такое агульнае нерамежаванне тропаў дае магчымасць ствараць вобразы, якія дакладна і эканомна перадаюць вялікую колькасць інфармацыі чытачу.

У творах паэта парадуннію падвяргаюцца не толькі прадметы, але і абстрактныя паняцці: *боль і ліст, пер'е і ўспамін, барвінак і песня, рабіна і ўспамін, сініца і веснік, слова і прамень,noch і крыллі, слова і крапля, тэма і прапочыца і інш.*

Гэты боль яе сэрца *горкім лістам прарос*, прыдарожнае дрэўца ад яе ссохла слёз [7, с. 37]; Пад парогамі артылерыі задыміла навокал ралля, і прыліпнуў *шматочак пер'я ўспамінам цяжкім да галля* [6, с. 32]; Дзе ты, мая рабіна, што каля тыну расла, што дарагім *успамінам і песняй на сэрцы ляглай?* [7, с. 52]; Праз акно *сініца* ў хату прысіцца прывітальным добрым *веснікам* [3, с. 19]; Я слова запаветнага шукаў, яно здавалася мне патаемным промнем, які асвеціць мора глыбіню, і неба высь, і вырыс той паэмы, што не напісана яшчэ [3, с. 51]; *Крыламі вароннімі, сівымі стулілася noch* [6, с. 5]; *Трапечачца слова* – жывое, цёплае ў горле птушынным гулкаю *краплю* [6, с. 51]; Пісаць пра бяду не хочацца, а *тэма* грукае ў цемя, у чарнай каробцы *варочаецца неўтаймаванаю, злою прапочыцай* [3, с. 167].

Як спявярджаюць даследчыкі, на пачатку ўзнікнення “для выражэння творнага парадуннія выкарыстоўвалася вельмі абмежаваная колькасць лексем: парадуноўваліся звычайна прадметы, выражаныя назоўнікамі, што абазначаюць жывых істот або з'явы прыроды” [9, с. 69–70].

У стварэнні сваіх парадунальных канструкцый паэт значна пашырыў лексіку, абы чым сведчыць разгледжаны матэрыял, які паказвае, што лексіка парадуннія, створаных назоўнікамі, у Васіля Віткі прадстаўлена не толькі канкрэтнымі назоўнікамі, але і абстрактнымі. А гэта значыць, што творны парадуннія ў яго творах не менш ужывальны, чым іншыя парадунні.

Творны парадуннія ў радках паэта знаходзіцца як у прэпазіцыі, так і ў постпазіцыі да асновы парадуннія, напрыклад: Добра хвошча свежы душ, *вострай рыфмай чэша* [4, с. 162]; Тут між балотнага куп'я ўзлятала песня *кнігаўкай* [4, с. 39]; Ён (конь) з пярэдніх *у паў*, а пасля ўсім цяжарами уздоўж разоры – *велічэнаю рыжай гарою* [7, с. 72].

Творны парадуннія можа стаяць і ў прэпазіцыі адносна слова, з якім парадуноўваецца: *Развітальным, сумным пасланцом сонечны прамень упаў у садзе і на шыбе так зазіхацеў*, што міжволі жмурыліся вочы [7, с. 185]. Або верш “Майская госця”, дзе ў пачатку: *Прыляцела,*

прыняцела першаю паштоўку. У канцы верша чытач зразумеў, што гэта за "паштоўка": Просім, калі ласачка, сябраваць заўсёды з намі, ластавачка, ластаўка! [7, с. 25].

Творны парапінання знаходзіцца ў прэпазіцыі ці ў постпрэпазіцыі, але залежыць гэта ад той ідэйнай задумы, якую вырашае паэт. Гэта наглядна даказаў апошні прыклад. Прэпазіцыя творнага парапінання на працягу ўсяго верша ўтрымлівала ўвагу чытача, а разгадка адбылася толькі ў канцы, прычым увесь верш дадаткова насычаны метафарамі: *Я (ластаўка) сама сабе пашыла хвартушок бялюсенькі. Выгладжу сваю абнову, вычышчу ўсе пёрачки, каб у дзённіку вясновым мець адны пяцёрочки. Калі ў вас іх малавата ці даўно ўжо меліся, не хачу быць вінаватай – давайце падзелімся* [7, с. 25]. Ластаўка як жывая істота, якая шые, гладзіць, атрымлівае адны пяцёркі, дзеліцца ўсім, быццам дзяўчынка. Такое перамежаванне тропаў сведчыць пра індывидуальнасць выкарыстання пісьменнікам моўна-выяўленчых сродкаў у паэтычных творах.

Такім чынам, даследаваны матэрыял паказаў, што творны парапінання ў творах Васіля Віткі – прадуктыўная канструкцыя, якая дапамагае больш выразна акрэсліць многія рэаліі жыцця.

Abstract. The author analyses one of the tropes – comparison. She singles out the comparisons in the instrumental case, states their variety in Vasily Vitka's literature and shows that in his works they are the most productive constructions which help to present the reality more vividly.

Літаратура

1. *Граматыка беларускай мовы*: У 2 т. Т. 2. Сінтаксіс, Мінск, Навука і тэхніка, 1996.
2. В. Вітка, *Бібліятэка беларускай паэзіі*, Мінск, Беларусь, 1968.
3. В. Вітка, *Вышыні святла. Вершы*, Мінск, Маст. літ., 1977.
4. В. Вітка, *Дзециям: Выбр. Творы*, У 2-х кн., Мінск, Юнацтва, 1986.
5. В. Вітка, *Мінскія балады*, Мінск, Юнацтва, 1982.
6. В. Вітка, *Случчына*, Мінск, Маст. літ., 1981.
7. В. Вітка, *Трэція пеўні*, Мінск, Маст. літ., 1988.
8. К. И. Ходова, *Творительный превращения и сравнения*, Творительный падеж в славянских языках, Москва, Изд-во АН СССР, 1958, С. 181–192.
9. Л. А. Чуич, *К вопросу о грамматическом выражении сравнения в русском языке*, Ученые записки Томского ун-та, № 2 (1946), С. 68–77.
10. В. И. Рабкевич, *Творны парапінання*, Беларуская лінгвістыка, Мінск, Навука і тэхніка, № 4 (1973), С. 46–49.